

паэзія

паэзія

Віктар Шніп



...жыве паэзія ў агні,
нібыта Божы дух у храме...

...Дзякую за тое, што я госьць

БАЛАДА СТАРОГА НАЦЫЯНАЛІСТА

Як робітца сумна і блага—
Табе ўспамінаецца Прага,
Дзе замкі старая і Храмы,
І вузкія вулкі, і крамы,
Бы ў Вільні, якую ты знаеш,
Якую ў сабе зъберагаеш,
Як веру, што ты спавядаш.
А ў Празе гады маладыя,
Нібы матылі залатыя,
Ляцелі, нібы на агонь,
На пляц, нібы сънег на далонь.
Там скрыпка старая іграла
І музыка ў Вільню вяртала

Цябе, і рабілася съветла,
 І цёплым здавалася летам
 Халодная восень, сівая,
 Але ўжо даўно не чужая,
 Як ціхая родная хата,
 Дзе дзён пралящела багата,
 Дзе сумна бывала і блага...
 Далёка далёкая Прага
 І блізкая Вільня далёка,
 І сонца, як д'яблава вока...

* * *

...Назаві мяне калабарантам,
 Я за гэта не заб'ю цябе,
 Бо я стаў самотным музыкантам,
 Што іграе на старой трубе
 Пра дарогу, па якой нікому
 Не ахвота праз туман ісьці,
 Бо дарога ці вядзе дадому,
 Бо дарога ў вогненным лісьці
 Маладых асін, што мы садзілі
 І ня думалі, што будзем мы
 Разъбірацца, як і што любілі,
 Што рабілі ў поцемках зімы...

Назаві мяне калабарантам
 І пастаў да чорнае съцяны,
 Расстраляй і кроў чырвоными бантам
 Высьвятліць дарогу да вясны
 Невядомай сёньня анікому.
 Толькі ўсё ж хачу сказаць адно—
 Нават мёртвым я прыйду дадому
 І ад ветру зачыню вакно...

* * *

Прыйшлі сябры і мне сказаць, што мяне
 Яны ўжо прадалі па выгаднай цане
 І засталося толькі вершы ўсе спаліць,
 Каб можна ім было спакойна жыць.
 І я ў адказ ня змог нічога ім сказаць,
 Але й ня стаў ім раптам ногі цалаваць,

А выйшаў з хаты, быццам рэчка з
берагоў,
І ў невядомы сьвет, нібы ў агонь, пайшоў
І ўсылед, як д'яблы, засымляліся сябры,
Нібы каменьне пакацілася з гары
Мне ўсылед і я спыніўся, быццам скамянеў,
І на сябе, нібы ў люстэрка, паглядзеў
І ўбачыў раптам, што мяне няма нідзе,
І съследам аніхто за мною ня йдзе,
А там далёка на высокая гары
Стаяць, як помнікі, самотныя сябры,
Што ўчора прадалі па выгаднай цане
Сябе, а думалі, што прадалі мяне...

БАЛАДА ПАЭТА

Нібыта воўк, паэт крыві нап'еца
З параненага сонца, як з анёла,
І верш з яго дастане, быццам сэрца,
Але цямней ня зробіцца наўкола.
І можа ані зьменіцца нічога
Пад чорным небам, дзе памерла сонца,
Дзе ў змрок, нібы ў траву, сыйшла
дарога,
Якая міг назад была бясконцай,
І, быццам ценъ, паэт зыліваўся з ёю,
Ня думаў, што крыві, як воўк, нап'еца
З параненага сонца, што крывёю
На лес высокі, як алтар, ільеца.
Паэт, нібыта воўк, ён не баіцца
Ні съмерці, ні жыцця, зусім нічога.
Ён можа і ў ваўка ператварыцца,
Але ніколі ён ня стане Богам,
Бо ён, як воўк, крыві жывой нап'еца
З параненага сонца, як з анёла,
І верш з яго дастане, быццам сэрца,
Але съятлей ня зробіцца наўкола...

* * *

Абрыдла ўсё наўкол табе і мне
І суцяшэння ўжо няма ў віне,

Нібыта ў прысаку цяпла няма,
 Калі, як азіят, ідзе зіма
 І ўміг зьнішчае на сваім шляху
 Усё, што думаў я, што зъберагу...
 Абрыдла жыць хоць і ня жыў яшчэ,
 Абрыдла быць съязою на шчацэ
 У маці, што адна, нібыта крыж
 На Храме, на які ты не глядзіш,
 Бо Храм стары, як гэты тлумны съвет,
 І як на помніку стары партрэт,
 Дзе малады, нібыта я, наш дзед...

* * *

...І неба, нібы лёд, растала,
 І хлынула вада на съвет,
 Дзе нас съякота цалавала
 На жоўтай, як агонь, траве,
 І мы праз неба ў хату беглі,
 Нібы на Ноёў карабель,
 І ў змроку патанаў съвет белы,
 І больш не ратаваў сябе
 Дарожны пыл, а плыў з вадою,
 І ўжо дарога, як рака,
 Сама зълівалася з ракою,
 Зънікала ў хвалях асака,
 І човен плыў, нібы тапелец,
 І, вар'яцеючи ў дажджы,
 Трава, нібы зъмяя, шыпела,
 І праразаліся глыжы
 З зямлі, як зубы дыназаўра.
 А мы, вярнуўшыся дамоў,
 Праз дождж глядзелі ў наша заўтра
 І гаварылі пра любоў.

* * *

Жыве паэзія ў агні,
 Нібыта божы дух у Храме,
 Нібыта крык у цішыні,
 Нібыта ведзьма ў пекнай даме, –
 Жыве паэзія ў агні
 І ты, нібы вогнепаклоннік,
 Пры ёй жывеш у гэтым дні
 І гінеш у яе бяздоныні.

Жыве паэзія ў агні,
Нібы дарога ў цёмнай ночы,
Дзе едзе рыцар на кані,
Каб пекнай дамы ўбачыць вочы.

І ты ў агонь, як воўк, глядзіш
І слова вогненна рыфмуеш,
Нібыта да Хрыста ляціш
І ведзьму голую цалуеш...

* * *

...Я дзякую за тое, што вы ёсьць,
Нібыта ў горле згаладалым косьць.
Я дзякую за тое, што вы ёсьць,
І гэты дзень, нібыта эшафот,
І сонца ў небе, як чырвоны кот,
І хмары, быщам пыл, дзе не відаць
Куды іду: ці жыць, ці паміраць
І што сказаць, каб заўтра родны край
Застаўся родным, мілым, быщам рай,
З якога не ўцячы, нібы з турмы,
Таму пра рай гаворым часта мы,
Хто хоча ў рай, ня знаючы яго...
І нач, нібыта багна пад нагой,
Варушыцца, чакаючы, што дзень
Адыдзе і пачнецца вечны змрок,
Халодны, як наганавы курок,
І востры, як у ціхім горле косьць...
Я дзякую за тое, што я госьць...

* * *

Не баюся зрабіцца чужым
І развеяцца, быщам бы дым
Адзінокі, што за самалётам,
Бо жыцьцё ўжо даўно, як вада,
Праз якую нябес не відаць,
Бо пад небам жывём, як пад лёдам.

І ня трэба баяцца мяне,
Я, як фортка ў турэмным вакне,
Праз якую голуб залятае
І выносіць запіскі табе,
Каб ня ўмёрла ты ў вечнай журбе

І каб знала, што ты не чужая...

* * *

M. K.

...Дажыць нам трэба да канца зімы,
І праастуць съяжыны з-пад сънягоў,
І, нібы з чорнай, як зямля, турмы,
Рачулкі павыходзяць з берагоў.
І ўсё наўкол ізноўку ажыве,
Што сёньня, быццам мёртвае, маўчыць,
І па халоднай, як вада, траве
Захочацца ісьці і доўга жыць,
Каб бачыць съветлым шэры далягляд,
Дзе ўсе пра нас забыліся даўно,
Дзе белы съвет, нібыта белы сад,
І неба, як анёльскае вакно.
Мы дажывём, бо трэба нам дажыць.
Ня вечныя, як шары дзень, сънягі.
І ў хлеб зноў ператворацца глыжы,
І Берагамі стануць берагі...

* * *

Беларусь — ня птушка, не шыпшина,
Беларусь — самотная жанчына,
У якой даўно сівыя дзеці
Пара скіданы па белым съвеце,
Як лісьцё раскідана бярозы
Ветрам, што як Сыс той нецьвярозы
Вершы кідае са сцэны ў залу,
Бы ў агонь, які гарыць памалу
Да пары, да часу, бо так трэба,
Бо на ўсё глядзіць спакойна неба,
У якое рэдка мы глядзім,
У якое думкамі ляцім
І вяртаемся назад, сюды,
Дзе вясною белыя сады
Чыстыя, наіўныя, як дзеці,
Што разыдуцца па белым съвеце,
Зразумеўшы раптам, што яны
Тут не дачакаюцца вясны...
Беларусь ня птушка, не шыпшина,
Беларусь — самотная жанчына...